

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 130 (8106) 9 чэрвеня 1938 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

ІЯСТОМНА РАСЦІЩЬ І ВЫХОЎВАЦЬ ПАРТЫЙНЫЯ КАДРЫ

Заўтра адкрываецца XVII з'езд комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі. Ён павядае палітычныя вынікі вялікай работы, праводзенай усімі партыйнымі арганізацыямі па выкараненню шэрагу лютэўска-самавіцкага (1937 г.), лідэрскага (1938 г.) Пленумаў ЦК КП(б)Б і гістарычных указанняў таварыша Сталіна на гэтых Пленумах.

Нельга абыйсці і такі факт, што ў працэсе выбараў партаргану абнаўленне кіруючага складу ва многіх партыйных арганізацыях звязана з вылучэннем сакратараў парткомаў і партаргану на больш адказную кіруючую партыйную работу. Рад сакратараў партыйных арганізацый і партаргану вылучаюць на кіруючую работу, гарадскую і абласную партыйную работу.

Але будзе зусім няправільным, калі толькі вылучэннем мы абмяжым свае клопаты аб кадрах. Таварышы, вылучэння на кіруючую партыйную работу, маюць патрэбу ў пастаянна і сістэматычнай дапамозе, падтрыманні і апэратыўным кіраўніцтве. Справаздачна-выбарчыя партыйныя сходы і канферэнцыі ўскрываюць факты, якія сведчаць аб тым, што кіраўніцтва і дамога вылучэнням таварышам аказваецца зусім недастаткова. Пытаннем выхавання партыйных кадраў удзельнікі справаздачна-выбарчых партыйных сходаў і дэлегаты партыйнай канферэнцыі надавалі сур'ёзную ўвагу.

У сваіх выступленнях камуністы зусім правільна ўказвалі на тое, што выхаванне кадраў у радзе арганізацый КП(б)Б пастаўлена зусім неадназначна.

Што трэба для таго, каб забяспечыць сістэматычную работу па выростанню і выхаванню кадраў? Для гэтага неабходна перш за ўсё даламчы таварышам авалодаць большэвізмам.

Таварыш Сталін на лютэўска-самавіцкім Пленуме ЦК КП(б)Б даў зусім выразную і ясную праграму барацьбы за палітычнае выхаванне партыйных кадраў. Таварыш Сталін гаварыў:

«Я думаю, што калі-б мы змаглі, калі-б мы змаглі нашы партыйныя кадры, знізу да верху, падтрымаць ідэалагічна і загартаваць іх палітычна такім чынам, каб яны маглі свабодна арыентавацца ва ўнутранай і міжнароднай абстаноўцы, калі-б мы змаглі зрабіць іх зусім злымі лідэрамі, марксістамі, злымі вырасці без сур'ёзных памылак пытанні кіраўніцтва краіны, то мы вырашылі-б гэтым дзевяці дзесяціх усіх нашых задач».

XVII з'езд КП(б)Б, які адкрываецца заўтра, абмяркуе гэтыя важнейшыя пытанні жыцця нашай партыі і намешчы канкрэтную праграму работы ўсёй КП(б)Б па выхаванню і выростанню партыйных кадраў. Няма сумнення, што з'езд КП(б)Б, кіруючы мудрымі ўказаннямі вялікага Сталіна, на аснове накопленнага вопыта работы ўсёй КП(б)Б, на справаздачна-выбарчых партыйных сходах і канферэнцыях намешчы практычную праграму работы па далейшаму вылучэнню і выростанню партыйных кадраў, да канца адданых і верных Сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту, умюецых разіць ворага, здольных змаганні і ажыццяўляць вялікія задачы пабудовы камуністычнага грамадства.

Уручэнне ордэнаў Саюза ССР.

Аб уключэнні выбарчых участкаў, ствараемых у пасажырскіх паяздах, у выбарчыя акругі. Пастанова ЦВК БССР.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ. — Нястомна расціць і выходваць партыйныя кадры.

Працоўныя Гомеля запрашаюць да сябе таварышаў Л. М. Кагановіча і А. А. Андрэева.

Кандыдаты блона камуністаў і беспартыйных. Сустрэчы выбарчыкаў з кандыдатамі.

АРТЫКУЛЫ:

А. Ф. Мавалёў — Прамысловасць БССР да XVII з'езда КП(б)Б.

А. Карнейчук — Радасна жыць і тварыць для нашай радзімы.

М. С. Дзямчэніна — Дэлегат — слуга народа.

І. С. Патаржынскі — Трыумф сацыялістычнай культуры.

С. Даніленка — Магутны фарпост вялікага СССР.

А. Іосеў — Вялікі рускі крытык (90-годдзе з дня смерці В. Г. Белінскага).

Н. Мышляў — У Менску слабая агітацыйна-масавая работа.

Тарас Хадкевіч. — Нікалай Пятровіч Чунікін. С. Кац — За вялікую справу Леніна—Сталіна.

ЗА РУБЯЖОМ: На Франтах у Іспаніі.

Перад трыма турмамі муніцыпальных выбараў у Чэхаславакіі.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

З АПОШНЯЯ ПОШТЫ.

Шкодная асеб'яціна.

Закрываў Усебеларускі з'езд сельскіх урачоў.



Цімафей Васільевіч Калініч — кандыдат у дэлегаты Вырхоўнага Савета БССР ад Панаўскага выбарчага акругі.



Ксенія Мішляева Кур — старшыня Пулавіцкага РКБ — кандыдат у дэлегаты Вырхоўнага Савета БССР ад Гарэліцкага выбарчага акругі.



Евдокія Платонаўна Паделін — старшыня класа абаронцаў — кандыдат у дэлегаты Вырхоўнага Савета БССР ад Чапніцкага сельскага выбарчага акругі.



Сяргей Міхайлаў Мелнік — прафесар Менскага медыцынскага ўніверсітэта — кандыдат у дэлегаты Вырхоўнага Савета БССР ад Гомельскага-Кіраўскага выбарчага акругі.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ МІТЫНГ ПРАЦОЎНЫХ СТАЛІНСКАЯ І ЛЕНІНСКАЯ ВІБАРЧЫХ АКУРГ ГОРАДА ГОМЕЛЯ

ПРАЦОЎНЫЯ ГОМЕЛЯ ЗАПРАШАЮЦЬ ДА СЯБЕ ТАВАРЫШАЎ Л. М. КАГАНОВІЧА І А. А. АНДРЭЕВА

ГОМЕЛЬ, 7 чэрвеня. (Ад спецыяраў «Звязды»). На стадыёне «Дынама» ўчора адбыўся перадвыбарчы мiтынг працоўных двух выбарчых акруг гор. Гомеля — Сталінскай і Ленінскай.

Каля 5.000 працоўных прыйшлі на мiтынг і яшчэ раз выказалі сваю безмежную радасць і шчасце, што на іх долю выпаў гонар галасаваць за таварышаў Л. М. Кагановіча і А. А. Андрэева.

Аб выдатным жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці Лазара Майсеевіча Кагановіча і Андрэя Андрэевіча Андрэева расказаў сабраўшымся загадчык культурнага абкома партыі тав. Гінабор.

Працоўныя звярнулі да Лазара Майсеевіча Кагановіча і Андрэя Андрэевіча Андрэева з просьбай прыехаць у Гомель.

З ПРАМОВЫ РАБОТНІЦЫ КАМБІНАТА «СПАРТАК» Е. І. МАРТАКОВАЙ

Таварышы, беларускі народ шчаслівы, што вялікі праваль таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі далі сваю згоду балатравацца ў дэлегаты Вырхоўнага Савета нашай ордэнаснай рэспублікі.

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, пры дапамозе рускага рабочага класа, Беларусі з цёмнай, неписьменнай і адсталай калоніі царскай Расіі ператварылася ў краіну культурную, у краіну індустрыяльна-аграрную. Гэтым мы абавязаны лепшаму другу беларускага народа, таварышу і дэмакратычнаму ў свеме Кастытуці — таварышу Сталіну. (Апладысменты).

Таварышы, набліжаецца змяняльная дата — 26 чэрвеня, калі ўвесь беларускі народ пойдзе галасаваць за лепшых сынаў і дочак краіны сацыялізма, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Ад імя калектыва камбіната «Спартак» я прашу тав. Кагановіча прыехаць у Гомель. (Бурныя апладысменты).

У адказ на згоду тав. Л. М. Кагановіча балатравацца на Сталінскай выбарчай акрузе наш 2-тысячны налеткуў аб'яднае іх больш падліць прадукцыйнасць працы, іх больш павялічыць рады стаханавцаў і да 26 чэрвеня выкажаць кварталны план.

Таварышы выбарчыкі Сталінскай выбарчай акругі, ад імя рабочых, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў камбіната «Спартак» я заклікаю ўсіх вас 26 чэрвеня прысці да выбарчых урнаў і аддаць свае галасы за вернага саратніка таварыша Сталіна, лепшага сына рабочага класа і нашай партыі, непахіснага і стойкага большэвіка — Лазара Майсеевіча Кагановіча. (Апладысменты).

Няхай жыве вялікая дружба народаў СССР!

Няхай жыве беларускі народ! Няхай жыве вялікі праваль народнаў Іосіф Вісарыявіч Сталін! (Бурныя апладысменты).

АБ УКЛЮЧЭННІ ВІБАРЧЫХ УЧАСТКАЎ, СТВАРАЕМЫХ У ПАСАЖЫРСКІХ ПАЯЗДАХ, У ВІБАРЧЫЯ АКУРГІ

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР пастанаўляе:

- 1. З'ядзіцца з прапановай Народнага камісарыята шляхоў зносінаў СССР, аб арганізацыі выбарчых участкаў у міжпартыяльных пасажырскіх паяздах і аб уключэнні іх у наступныя выбарчыя акругі: поезд № 76 Жыткавічы — Гомель — Жыткавіцкая выбарчая акруга № 210; поезд № 83 Вярэйна-Жыткавічы — Бабруйска-Першамайская выбарчая акруга № 108; поезд № 94 Гомель — Прылукі — Гомельская-Кагановіцкая выбарчая акруга № 264; поезд № 13 Масква-Бісэва — Віцебская-Вакзальная выбарчая акруга № 52; поезд № 42 Менск-Масква — Менская-Кагановіцкая выбарчая акруга № 169; поезд № 60 Лепель-Орша — Лепельская гарадская выбарчая акруга № 17; поезд № 75 Орша-Лепель — Аршанская-Чыгуначная выбарчая акруга № 35; поезд № 48 Віцебск-Ленінград — Віцебская-Вакзальная выбарчая акруга № 52; поезд № 49 Ленінград-Гомель — Аршанская-Чыгуначная выбарчая акруга № 35; поезд № 50 Гомель-Ленінград — Гомельская-Кагановіцкая выбарчая акруга № 264; поезд № 19 Ленінград-Орша — Віцебская-Вакзальная выбарчая акруга № 52, поезд № 96 Менск-Харкаў — Менская-Кагановіцкая выбарчая акруга № 169; поезд

№ 36 Менск-Крэменчуг — Жлобінская гарадская выбарчая акруга № 238, поезд № 57 Орша-Маргуляны — Аршанская-Чыгуначная выбарчая акруга № 35; поезд № 72 Менск-Масква — Менская-Кагановіцкая выбарчая акруга № 169.

2. Прапанаваць аплывенным гораседам аформіць утварэнне вышэйпералічаных выбарчых участкаў у пасажырскіх паяздах і зацвердзіць склад участковых выбарчых камісій.

3. Прапанаваць Акруговым выбарчым камісіям, у склад якіх уваходзяць выбарчыя участкі ў пасажырскіх паяздах, усталяваць нумарацыю апошніх і запячатчы пячаткамі і выбарчымі дакументамі.

4. Для абсталявання выбарчых участкаў у паяздах адлучаць срэды ў суме 2700 рублёў, пералічыўшы іх Народнаму камісарыату шляхоў зносінаў СССР.

Вык. абавязкі старшыні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Вык. абавязкі сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЕРМАК.

МАСКВА, КРЭМЛЬ

Таварышам Л. М. КАГАНОВІЧУ І А. А. АНДРЭЕВУ

Дарагія таварышы! Мы, выбарчыкі Сталінскай і Ленінскай выбарчых акруг горада Гомеля, сабраўшыся на перадвыбарчы мiтынг, шлем вам, бліжэйшым саратнікам вялікага Сталіна, непахісным барацьбітам за справу камунізма, наша галасаванне большэвіцкае прывітанне.

Вы аддаеце ўсе свае сілы, усе свае палітычныя таленты большэвікоў на пачэстную службу народу, на далейшы росквіт нашай радзімы.

Працоўныя Гомеля, як і ўвесь беларускі народ, перажываюць вялікую радасць і гордасць тым даверам, якое аказалі ўсім беларускаму народу нашымі пруг і настаўнікі, праваль усе працоўных — таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі.

Наш горад Гомель, як і сотні іншых гарадоў нашай краіны, стаў непанавальным. У ім выраслі новыя будыны сацыялістычных заводаў і фабрык, культурныя ўстановы. І ўсё гэта дзякуючы нявольным клопатам камуністычнай партыі і вялікага Сталіна.

Нама для нас большай радасці і гонару, чым мець лепшым дэлегатом у Вырхоўны Савет БССР вялікага Сталіна і вас, яго бліжэйшых саратнікаў.

Мы, працоўныя Гомеля, памятаем, дарагі Лазар Майсеевіч, як вы скалавалі і арганізоўвалі пролетарскія сілы і на чале Палескага камітэта большэвікоў вялі барацьбу за ажыццяўленне ўлады саветаў па тэрыторыі Палесся.

26 чэрвеня — дзень выбараў у Вырхоўны Савет — будзе днём нашымі ўсеагульнымі святам.

Мы, выбарчыкі Сталінскай і Ленінскай выбарчых акруг, звараваемся да вас, дарагі Лазар Майсеевіч і Андрэй Андрэевіч, ад імя ўсіх працоўных нашай радзімы і просім вас прыехаць да нас, каб разам з намі падліць тую вялікую радасць, якую перажывае беларускі народ. Мы ўпэўнены, што вы не адмовіце ў гэтай нашай просьбе.

26 чэрвеня — дзень выбараў у Вырхоўны Савет — будзе днём нашымі ўсеагульнымі святам.

Таварышы, каб разам з намі падліць тую вялікую радасць, якую перажывае беларускі народ. Мы ўпэўнены, што вы не адмовіце ў гэтай нашай просьбе.

Галасуючы за вас, мы будзем галасаваць за далейшы росквіт нашай радзімы, за вялікую камуністычную партыю, за першага ўсеагульнага дэлегата — вялікага вялікага Сталіна.

Няхай жыве бліжэйшы саратнік вялікага Сталіна — Лазар Майсеевіч Кагановіч і Андрэй Андрэевіч Андрэев!

Вы разам з таварышам Сталіным вялі і вялізны бліжэйшы барацьбу супраць усіх ворагаў народа, траціцкіска-бухарынскіх наймітаў фашызма.

Няхай жыве таварышам Сталіным і яго бліжэйшым саратнікам Вялікім Іосіф Вісарыявіч Сталін!

Вы разам з таварышам Сталіным вялі і вялізны бліжэйшы барацьбу супраць усіх ворагаў народа, траціцкіска-бухарынскіх наймітаў фашызма.

Няхай жыве таварышам Сталіным і яго бліжэйшым саратнікам Вялікім Іосіф Вісарыявіч Сталін!

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ САЮЗА ССР

7 чэрвеня, Старшыня Прэзідыума Вырхоўнага Савета СССР тав. М. І. Калінін у прысутнасці рэду членаў Прэзідыума ўручыў ордэны камандарта і палітработніка Чырвонай Арміі, ўзнагароджаным у сувязі з XX гадавінай РСЧА і Ваенна-Марскога Флота.

— было-б няправільна. Яны вельмі неавяртаюць ўвагу, таму што вельмі, што фізкультура — адны з магутных сродкаў абароны, а ў агрэсіўных краінах — адны з магутных сродкаў нападу. Мы ведаем, што ў гэтых краінах фізкультуры рух падтрымліваецца ўладамі, пануючым класам. Але розніца ў тым, што ў нас фізкультура — народны спорт, у нас у фізкультурным руху прымаюць удзел мiльёны, і зразумела, у асяродкі гэтых мiльёнаў хутэй можна знайсці таленты, чым у тысячы і ў тысячы лятэй знайсці таленты, чым у сотнях.

Ордэны атрымалі камандуючы Асобай Чырвонасцяжнай Далёкаўсходняй Арміяй маршал Саюза тав. Блюхер, палкоўнік тав. Алімаў, мёр тав. Бурнін, капітан тав. Валдаранка, падпруг тав. Філатаў і іншыя.

Вось таму нашы майстры фізкультуры павінны быць лепшымі, чым у капіталістычных краінах. Нашы футбольныя каманды павінны быць лепшымі за кожную буржуазную футбольную каманду (шумнае адбраванне). Наш спорт павінен развіваць, культываць сілу, лоўкасць, умненне, арганізаванасць, каб перамагчы буржуазны спартсменав на футбольным полі, на беговай дарожцы і ў іншых відах спорту. І гэта ў вельмі значнай ступені класавая на Вас, таварышы майстры фізкультуры. Перад вамі стаіць вялікая задача, адзета і гонар вялікі.

Далей тав. Калінін ўручыў ордэны Леніна ўсеагульным спартыўным таварыствам «Дынама» і «Спартак», ўзнагароджаным за выдатны дасягненні ў іх рабоце, што забяспечыла ім вялікую ролю ў саветскім фізкультурным руху.

Наша фізкультура павінна быць найбольш пераважна. Мно-б хачеліся, каб да нашай фізкультурнага руху далучаліся іхце больш шырокі народныя масы. Даўно сказана: «У здаровым теле — здаровы дух». Пры сучасным палітычным становішчы гэта патрабаванне — «У здаровым теле — здаровы дух» — мае выключна важнае значэнне.

З кароткай прамовай выступіў прафесар В. П. Філатаў, ўзнагароджаным ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга за выдатныя заслугі ў галіне медыцыны.

Ад душы пажадаю вам поўных поспехаў на арэне фізкультуры. Пажаляю вам даўба, даўба іці наперад. (Бурныя, доўгія апладысменты).

Да ўзнагароджаных звяртаецца з прамовай тав. М. І. Калінін.

Я вінуў такіма таварыша Філатава з узнагароды. Я хачу выказаць пажаданне, каб навука аб барацьбе з хваробамі вайай максімальна рухалася наперад.

Вінуў усіх таварышаў, якім сёння былі ўручаны ордэны, — гаворыць Міхаіл Іванавіч. — У першую чаргу я вітаю таварыша Блюхера і ў яго асобе — Асобую Чырвонасцяжную Далёкаўсходнюю Армію і Чырвоны Флот.

Нежаўкі слоў аб узнагародзе майстроў па фізкультуры.

Нежаўкі слоў аб узнагародзе майстроў па фізкультуры.

Я лічу, што дасягненні нашых фізкультурнікаў пры ўсіх цяжкіх умовах павінны быць большымі, не могуць не быць большымі. Я сказаў-бы нават, што яны іхце слазаваты. Мне так здаецца, можа быць, таму, што я сам — фізкультурнік (смяе). У нас беш такія перавагі, якіх няма ва ўсім свеце.

У чым нашы перавагі? Скажаць, што ў Заходняй Еўропе ці ў Амерыцы ўрад, падаючы клас не звяртае увагі на развіццё фізкультуры, — скажаць, так

Я лічу, што дасягненні нашых фізкультурнікаў пры ўсіх цяжкіх умовах павінны быць большымі, не могуць не быць большымі. Я сказаў-бы нават, што яны іхце слазаваты. Мне так здаецца, можа быць, таму, што я сам — фізкультурнік (смяе). У нас беш такія перавагі, якіх няма ва ўсім свеце.

СУСТРЭЧА ВІЛКІНСА З СОВЕЦКІМІ ВУЧОНЫМІ, ПАЛЯРНІКАМІ І ЛЕТЧЫКАМІ

Дорж Губерт Вілкінс, які знаходзіцца ў Маскве, 7 чэрвеня вечарам сустрэўся з вэцкімі вучонымі, палярнікамі і летчыкамі. Вітаць смага палярнага даследніка ў Доме вучоных сабраліся прэзідэнт Акадэміі навук СССР акадэмік В. Л. Камароў, Герой Саюза тав. С. А. Ю. Шміт, Е. К. Фёдарыч, А. В. Беляюк, М. Т. Спенскі, прафесар Н. Н. Зубаў, Г. А. Ушакоў і іншыя.

Цэла сустрэты сабраўшымся Дорж Губерт Вілкінс зрабіў цікавае навадаменне аб сваіх даследаваннях у Арктыцы і Антарктыцы.

— Увесь свет, — заявіў ён, — захапляецца работай, правалівай ў Арктыцы саветскімі людзьмі. Саветскі Саюз упершыню ў гісторыі пачаў практычна выкарыстоўваць палярныя раёны.

Сустрэча закончылася прыяцельскай гутаркай. (БЕЛТА).

ДА ВЕДАМА ДЭЛЕГАТАЎ XVII З'ЕЗДА КП(б) БЕЛАРУСІ

Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі паведамляе, што адкрыццё XVII з'езда КП(б)Б адбудзецца 10 чэрвеня ў 5 гадзін веара ў Вялікай зале Дома ўрада.

Павестка дня з'езда:

- 1. Справаздача Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі.
- 2. Справаздача рэвізійнай камісіі.
- 3. Выбары Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б.
- 4. Выбары рэвізійнай камісіі.

В. а. сакратара ЦК КП(б)Б А. ВОЛКАУ

Выдача часовых пасведчанняў дэлегатам з'езда будзе праводзіцца 9 чэрвеня з 10 гадзін раніцы да 10 гадзін вечара і 10 чэрвеня з 10 гадзін раніцы да 4 адзін вечара ў зале пленумаў ЦК КП(б)Б (Чырвона-Аляксандраўская вул., д. № 9).

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Нікалай Пятровіч Чуніхін

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Мар'іна-Горскай выбарчай акругі

Восенню ў часці прышло новае папавенне. Гэта былі маладыя рабочыя розных спецыяльнасцей, рэдакцыя калгаснікаў, трактарысты, камбайнеры, шоферы. У часці будучых байцоў сустрэлі велікай цёпла і радава.

Частка папавення была прыслана па ўваход, якім камандзе ваяцкіх 2-га ранга Нікалай Пятровіч Чуніхін. Навічкі ўбачылі аўсім маладога на выгляд, шварослага, стройнага, па ваеннаму асуратна падцягнутага камандзіра. Прыветлівы, рукавы, дыхаючы нястомнай анергіяй, ён адрывае выклікаў сімвалы, давер'я і павагу. За кучобай пачалося глыбейшае знаёмства маладых байцоў з камандзірам і камандзіра з маладымі байцамі.

Асабліваю ўвагу Чуніхіна прыкавалі тры навічкі: Фралюў, Гетманенка, Чуваеў. Яны прыйшлі з розных кучоў краіны, але былі аднолькавымі па ўзросту і культуры і палітычнага развіцця. Да таго ж Чуваеў яшчэ быў зусім маладым чалавек. А з маладымі менавіта чалавек не выдзяляе поўназначнага байца Чырвонай Арміі да таго часу, пакуль ён не ўзіме сваёй культуры.

«Патрэба настольківа работа з імі, — думаў Чуніхін, — нельга ні на хвіліну выпускаць іх з поля зроку».

Чуваеў звычайна ніколі не чытаў ні газет, ні літ. У перапынках паміж заняткамі скручваў салідную папіросу і не выклаў з куркі, пакуль яго не кіскалі. Ніяк не ўважываўся са здаровым, моцным выглядам гэтага хлопца маўкліва, аддалена ад таварышоў, замкнута. Гэта была з'яна аўсім не характэрнай для маладога папавення Чырвонай Арміі. Чуваеў і некалькі іншых былі выключены і да іх падтрыб быў асаблівы падыход.

У Чырвонай Арміі камандзір з'яўляецца адначасова і ўважлівым настаўнікам і старэйшым таварышам. Чуніхін лтаральна ўваў шэфства над Чуваевым. У вольны час байца часта бачылі свайго камандзіра з Чуваевым за гутаркай, за газетай, або за кнігай. Паступова ў Чуваева ўзнікла цікавасць да газет і кніг. І якой вялікай была радасць камандзіра, калі ён аднойчы зайшоўшы ў інтэрнаў, убачыў у Чуваева ўзятую ім-жа з бібліятэкі часці апошні А. С. Пушкіна «Дубровскі».

— Цікава кніга, таварыш камандзір, — сказаў Чуваеў, — проста адравацца не магу.

Потым яго зацікавілі іншыя пытанні. У руках Чуваева неўзабаве апынуўся падручнік па геаграфіі для пачынаючых, вярху пазней — падручнік па прароднаўству. Чытанне-ж газет і стала для яго патрэбна. У асяроддзі байцоў за баявой і палітычнай вучобай пачаў змяняцца нават характар хлопца: знікла замкнутасць, маўкліваць, хлопца набываў якасці развітага, палітычна свядомага, вольнага байца. У спісе ўзвода з аднакамі паспяховасці байцоў прывішча Чуваева стала далаба не на апошнім месцы. У Арміі апышлі таварыш шмоду і Фралюў і Гетманенка і іншыя іх аднагоды.

Навучаючы маладзю, бараючыся з вораг, Чуніхін не раз успамінае свой пройдзены шлях — шлях да высокага

звання камандзіра Чырвонай Арміі, да ордэна «Знак Почета», якім ўзнагароджан ён два годы таму назад савецкім урадам. Гэта шлях маладога чалавека, для якога жыццё пачалося пасля Вялікага Кастрычніка. Сын чыгуначнага кандуктэра Нікалай Чуніхін рос у ін-



справе ўмацавання абароннай магутнасці сацыялістычнай радзімы.

— Непамёрная гордасць узнікае, — раскавае нам Чуніхін — калі бачыш, як на тваіх-жа вачах малады хлопца, які прыйшоў у Армію, сырастае ў поўназначнага байца, у грознаю сіду для ворагаў. І як радава, што ў гэтай справе ёсць частка тваёй энергіі і работы.

Нядаўна Чуніхін ехаў са штаба БВА, куды выклікалі яго па справах. У лодкім нагошце на адным з важаў ён убачыў Чуваева. Апошняга пераляў ён другую частку і ён з групай таварышоў накіроўваўся па прызначэнню. Чуваеў кінуўся да Чуніхіна, як да самага блізкага, роднага чалавека. Ён хваліўся выдатным паказальнікам апошняй стралбы, пералаваў прывітанні ад сваіх таварышоў і на развітанне працуе і проста сказаў:

— Ніколі не забуду я вас, таварыш камандзір. Новага чалавека зрабіла з мяне Чырвоная Армія. Прыяду далому — нічо не пазнае Чуваева.

У той-ж дзень Чуніхін прыхаў у часці. Тут яго чакала хваляючая навіна.

— Віншую, — сказаў палітрук падраздзялення. — Толькі што нам паведамілі, што ты вылучан перадыбарчымі сходамі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Мар'іна-Горскай выбарчай акругі.

Навіна бязмерна ўсхвалявала і ўзрадавала Чуніхіна. Тады высокі гонар быў пачынаюся. Малады камандзір Чырвонай Арміі — кандыдат у члены савецкага ўрада. Хіба гэта не свядчанне глыбокай любові народа да сваіх лепшых сыноў — стойкіх вяртаўчыноў мірнай працы з'яўляючай краіны сацыялізма!

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

З вялікай увагай выслухала маладзю прамову кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Надзежды Карпаўны Потас. Многа выступала маладзю. Усе яны шчыра дзякавалі вялікаму Сталіну — свайму бацьку і настаяўчыку — за самазнае і вясёлае жыццё.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

СУСТРЭЧЫ ВЫБАРШЧЫКАЎ З КАНДЫДАТАМІ

ЗА ВЯЛІКУЮ СПРАВУ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

ВЯГОМЛЬ, 4 чэрвеня. Больш 200 маладых выбаршчыкаў Вягомльскага раёна сабраліся ў Дом сацыялістычнай культуры 4 чэрвеня для сустрэчы з кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Н. П. Потас.

Першае слова бярэ малады выбаршчык, калгаснік калгаса «Ленінскі заклік» тав. Халдзевіч.

— На маё шчасце вельмі вялікі гонар. Я ўпершыню буду прымаць удзел у выбарах. Да гэтага дня мы ўзамоцна вяртуемся. Наша камсамольская арганізацыя аказала мне вялікае давер, вылучыўшы мяне агітатарам. Усе выбаршчыкі, дзе я з'яўляюся агітатарам, добра ведаюць наш выбарчы закон. І ў дзень 26 чэрвеня мы ўсе, — зазначае тав. Халдзевіч, — аддаём свае галасы за слаўных патрыётаў нашай радзімы — кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

— Я нарадзіўся ў сям'і селяніна-бедняка, — гаворыць бригадзір працтарнай бригады Мадзіскай МТС тав. Дударчыў.— Мой бацька ўвесь час працаваў у кулацкай. Заўсёды жыў у прагаладзі. Аб пісьменнасці і думачы не прыходзіла. Так ён і астаўся непісьменным. Зусім у іншых умовах жыў я. Прадуючы на трактары, я выконваў норму на 150 проц., з'яўляюся стыханаўтам і калі гэта спатрэбіцца, мы ўсе, як адзін, па закляк партыі і ўрада гурдымі станем на ахову сацыялістычных грамад, не шыкаючы сіл, а калі траба будзе го і жыццё аддаць за вялікую справу Леніна — Сталіна.

СІЛА БОЛЬШЭВІЦКАЙ ПАРТЫІ

У ЯЕ СУВЯЗІ З МАСАМІ

У клубе работнікаў дзяржаўнага гандлю адбыўся сход 600 выбаршчыкаў і 19 участкаў Ленінскай выбарчай акругі г. Менска. На сходзе перамаглі выбаршчыкамі выступілі кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Ленінскай выбарчай акругі тав. Аляксандр Паўлавіч Матвееў.

З ПРАМОВЫ А. П. МАТВЕЕВА

Таварышы! Беларускі народ на выбарах у Вярхоўны Совет СССР адпалупна галасаваў за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, за камуністычную партыю. У чым сіла нашай большэвіцкай партыі? Сіла нашай партыі ў тым, што яна заўсёды з'яўляецца з масамі, змагаюцца за шчасце савецкага народа, за росвіт нашай краіны.

Вялікі гонар, які аказалі нам любімы Сталін і яго верныя саратнікі — таварышы Варашылаў і Молатаў, даўшы зоду барацьбавацца ў беларускім сацыялістычным парламентам на гораду Менску, абавязвае нас узорна правесці выбары, забяспечыць 100 процант ўдзел усіх выбаршчыкаў у галасаванні, абавязвае нас узмацніць рэвалюцыйную пільнасць, дабіцца новых сацыялістычных перамог.

Давольнае мне выказаць вам вялікую падзяку за аказанае мне давер'е

— вылучаючы кандыдатам ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Я — сярабочага класа, выхаваны нашай камуністычнай партыяй, выхаваны і тысячы маладых людзей нашай краіны, любімым Сталіным. У нашай партыі я змагаўся і буду змагацца ўсімі ворагамі народа. Я даю клятву выбаршчыкам, што ні на крок адступлю ад лініі партыі Леніна і Сталіна.

Няхай жыве лепшы друг беларускага народа таварыш Сталін!

Заклучаючы словы прамовы перамагавога бурнага апальчэсментамі гонар таварыша Сталіна.

Выступіўшы хатня гаспадыня Буднік і Альберовіч, давераныя і участкі тт. Котаў Н. І. і Траха А. Д. заклікалі выбаршчыкаў адпалупна галасаваць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных А. П. Матвеева.

У МЕНСКУ СЛАБАЯ АГІТАЦЫЙНА-МАСАВАЯ РАБОТА

Агітацыйна-масавая работа сярод выбаршчыкаў у г. Менску і ў раёнах Беларускай ССР мае сур'ёзнейшыя недахопы.

У Менску партыйныя арганізацыі выбаршчыкаў сваю агітацыйную работу колькасна праведзеныя сходаў, мітынгаў і гутарак. А між тым на гэтых сходах і гутарках прысутнічаюць не ўсе выбаршчыкі.

Агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР не спалучаецца з прапагандай песпехаў, дасягнутых савецкім народам пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі. У горадзе Магілёве, напрыклад, на сходзе выбаршчыкаў участка № 4 (30 мая) ні даслацкіх, ні давераных асоба аўсім не асвятлілі ў сваіх выступленнях нашы перамогі на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

Не яадляж кантроль за якасцю і зместам агітацыі. Культурны райком Магілёва, загадчыкі партбюлетэяў, члены парткомаў на занятках агітатары і на гутарках з выбаршчыкамі на месцы жыхарства апошніх не бязваць. Партком завода імя Кірава (Менск) вылучыў для работы на выбарчым участку 34 агітатары. Але як праходзіць у іх заняткі — члены парткома ні разу не правяралі. У 34 агітатары 8 нічога не ведаюць. У іх ліку — тэхнічны дырэктар Гершун, інжынер Моран, начальнік аддзела падрыхтоўчай працэдуры Мессель і іншыя. Некаторыя агітатары не праводзілі гутарак сярод выбаршчыкаў у дамах з 1 мая 1938

